



# НЯХАЙ ЖЫВЕ РОДНАЯ І ГОРАЧА ЛЮБИМАЯ РАБОЧА-СЯЛЯНСКАЯ ЧЫРВОНАЯ АРМІЯ, НЕПАХІСНЫ АБАРОНЦА ПРАЦОУНЫХ СССР!

## З ГОНАРАМ НОСІМ ІМЯ ЖАЛЕЗНАГА НАРКОМА

Дарагі Кліментій Ефрэмавіч!

Наш калгас, які носіць тваё імя, імя жалезнага наркома абароны нашай краіны, імя бліжэйшага саратніка вялікага Сталіна, ажыццяўляючы мудрыя ўказанні правадыра народа таварыша Сталіна «лабіць у бліжэйшыя два-тры гады 7—8 мільярдаў пудоў хлеба», мае не мала поспехаў.

Наш калгас адзін з першых у раёне выканаў свае абавязальствы перад дзяржавай, па-большэйшаму змагаючыся за забеспячэнне высокага ўраджаю будучага года. Радасна, замкнёна і культурна жылі мы ў калгасе, у сваім добра абсталяваным клубе весам і культурна праводзім час. Мы, калгаснікі, моладзь і старыкі, рады, сымлі, веселі і шчаслівы таму, што аб нас штодзённа клопатіцца вялікая партыя Леніна—Сталіна, любімы правадыр і настаўнік наш родны таварыш Сталін.

Аначасова з барацьбой за наступнае развіццё нашай сацыялістычнай жывёлагадоўлі мы ліквідавалі боскароўе сярод нашых калгасніц. Нашы калгасніцы кожную дробную ўпакоўку і мундзір у любімы час, калі гэта патрабуецца, быць скарэйшымі для патрэб нашай роднай РСЧА—горадзіцы і краіны нашай вялікай сацыялістычнай радзімы.

Дарагі Кліментій Ефрэмавіч! Мы ні на адну хвіліну не забываем таго, што знаходзімся на рубяжы капіталістычнага захада. Мы добра ведаем, што знаходзімся на рубяжы з фашысцкай Польшчай, якая разам з фашысцкай Германіяй і ў цесным саюзе з польскімі і французскімі арміямі напружана контррэвалюцыйнай баняй забойні, траціцкіска-агінцэўскай своры, рыхтую контррэвалюцыйную вайну супроць

Краіны Саветаў — банькаўшчыны сусветнага пролетарыята.

Мы, калгаснікі, гатовы ў любы час грудзмі стаць на абарону нашых сацыялістычных прадукцыйных граніц. Сёння мы выпраўляем у рады слаўнай Чырвонай Арміі 6 чалавек лепшых стаханавцаў-прамысловікоў, добра адукаваных, якія ўзроста змагаюцца на сацыялістычных палях.

Даем табе, дарагі Кліментій Ефрэмавіч, моцнае большавіцкае жалезнае слова, што мы яшчэ больш упарты будзем змагацца за высокую сацыялістычную прадукцыйнасць праны, за высокі сталінскі ўраджай, за павелічэнне стады сацыялістычнай жывёлагадоўлі, за прашчэсць у раёне, за яшчэ большае арганізацыйна-гаспадарчае і палітычнае ўмацаванне нашага калгаса.

Заўважым і да, наш любімы маршал Кліментій Ефрэмавіч, што яшчэ вышэй уздымем сваю рэвалюцыйную пільнасць і кваліфікацыю ўсіх ворагаў народу, якія паспрабуюць паступіць на нашы радзёныя, замкнёныя жытці.

Яшчэ пасней агуруемся вакол ВКП(б) і любімага правадыра народа таварыша Сталіна. Паў кіраўніцтвам ЦК КП(б)Б на чале з адным з лепшых сталінцаў тав. Пікава дабімся яшчэ большых перамог у барацьбе за сталінскі ўраджай, за перадавое месца нашага раёна ў ордэнаснай БССР.

Няхай жыве вялікі, мудры правадыр, наш мозг, наш сэрца, наша шчасце—Іосіф Вісарыявіч Сталін! Няхай жыве лепшы саратнік вялікага Сталіна, першы маршал Савеза ССР нарком абароны К. Е. Варашылаў.

(Пісьмо абмяркоўвана і зацверджана на агульным сходзе калгасніцкаў 7 верасня).

## ПІСЬМО ПІОНЕРАЎ МЕНСКА ТАВАРЫШУ ВАРАШЫЛАВУ

Родны, любімы, Кліментій Ефрэмавіч!

Мы так хачелі Вас зноў убачыць і незвычайна рады Вашаму прыездзе да нас у Менск. Гэтага моманту ўсе зацні горада чакалі з нецярпеннем.

Дарагі Кліментій Ефрэмавіч! Мы многа прычыталі кніг аб Чырвонай Арміі, часта бываем у гаспах у нашых хрыбрых чырвонаармейцаў і вельмі любім іх — абаронцаў совецкіх граніц.

У гэтым годзе ў нас многа радасцей. Мы добра і весела адзначылі ў піонерскім лагэры. Менскія піонеры растуць моцна, базэрнімі, вясёлымі. Сярод нас многа юных варашылаўскіх стралкоў, авіямалікоў, значыстаў «ВІП», «ПІХА» і «СА». Сярод нас ужо ёсць варашылаўскія кавалерысты. З трох гадоў мы рыхтуемся за абарону нашай шчаслівай радзімы. Калі мы з'явімся ў школы — іх не пазналі. За час канікул зрабілі рамонт, прыгожа абсталявалі класы, таі шмат не хопіцца ўхадзіць дамоў.

Мы вельмі шчаслівы, што аб нас так клопатіцца.

Мы хочам Вам расказаць, таварыш Варашылаў, аб яшчэ адной радасці: 18 верасня ў Менску адзначылі Палад піонэраў і акадэмік, лабудаваны па ініцыятыве нашага дарагога Нікалая Фёдаравіча Пікава.

У Палад будзем праводзіць вольны ад вучбы час. Там ёсць шмат пікавага, варыянага і захапляючага для нас.

Але Ваш прыезд у Менск для нас найважнейшая радасць!

Фашысцкія псы — Троцкі і Зиновіеў — хачелі забіць нашага карагога Сталіна, рыхтавалі замах і на Вашу жывіць. Наша піонерскае ланцук пільным чэкістам, якія папярэжалі гэту падлогу справу і арытавалі жыццё нашых любімых правадыроў.

Дарагі Кліментій Ефрэмавіч, перадавайце ад нас пачкае піонерскае прывітанне нашаму любімому і дарагому Іосіфу Вісарыявічу Сталіну. Перадавайце яму, што мы абавязваемся ў гэтым годзе яшчэ лепш вучыцца.

Запрашаем Вас у наш выдатны Палад і ў нашы новыя сталінскія школы.

З пільным піонерскім прывітаннем — піонеры-выдатнікі вучобы шкool г. Менска:

Лена Замржэўская, Галля Драздоўская, Арыя Лейзерэў, Ліда Остраўлянская, Сёма Іу, Бора Сандзеровіч, Зіна Намеіцкая, Геня Ліс, Іосіф Галер, Клара Левіна, Рыза Барышанская, Аня Каплан, Рыза Бельмінд і іншыя.

## КЛІМЕНЦІЮ ЕФРЭМАВІЧУ

Тут нашых дзеі гісторыю тварылі Вы ў палым і схватках агнявых; Клімент Ефрэмавіч, напеўна не забылі Вы Беларусь паходаў баювых, Ле ачай — палацых пралесак і кроўю ўпісаны у кнігу славы час. Тут шэпча кожны таі і пералесак Быліны легендарныя пра нас. І песнямі грывяць усіх прастораў далі.

Аб дзях, калі між сёл і гарадоў Вятры, агні і громы гартавалі Саюз народаў нашых і дробу. Мы ўсе, мы ўсе — байны і камандзіры Між дымных сід, ахопленых вайной, Іх пшадэль, стаім на варце міру Нязломамо татаніскаю сцяной. Хай вораг наш ці заўтра ці сёння Гарматаў жоры рушыць да граніц; Спакойны мы — яму ніколі ковей! З совецкіх рэг не ўдаса папаць.

Т. Кляшторны.

## Камандзіру 6 корпуса—камдзіву ГАРАЧОВУ Пампаліту корпуса—дывізіённаму камісару КРАПАЧОВУ

Усім казанам, камандзірам, палітработнікам часцей 6 Кавалерыйскага корпуса імя таварыша СТАЛІНА

Гораца вішнем вас і ўсіх казанцаў, камандзіраў і палітработнікаў часцей 6 Кавалерыйскага корпуса з вышэйшай увагаю—прывітаннем корпусу імя найважнейшага стратэга пролетарскай рэвалюцыі, патхніцеля і арганізатара нашых перамог, вялікага друга Чырвонай Арміі, любімага правадыра народа — Іосіфа Вісарыявіча Сталіна.

Разам з усімі вамі пазналіем велізарную радасць. Ваш корпус атрымаў імя Сталіна, імя таго, хто быў дзіцём і арганізатарам гарацкіх перамог Чырвонай Арміі, імя, якое з любоўю вымаўляюць працоўныя ўсёга свету.

Па ініцыятыве таварыша Сталіна створана наша совецкая коніца. Імяна ён, наш любімы палкаводзец пролетарскай рэвалюцыі разам з сваімі слаўнымі саратнікамі Кліментіем Варашылавым і С. М. Будзённым, палеракор супрацьўленню фашысцкага пса — арэакіаідухкі Троцкага, стварыў Чырвоную кавалерыю і легендарную конную армію, асноўнымі дывізіямі якой былі 1-я і 6-я кавалерыйскія дывізіі, якія зараз ухадзяць у склад 6 Кавалерыйскага корпуса імя таварыша Сталіна.

Упэўнены, што вы прыкладзеце ўсе намаганні, каб узяць на павышшую вышыню сваю баявую магучасць і будзеце гатовы стаць грузьмі на абарону нашай слаўнай, радзімы і вясняночай сацыялістычнай радзімы.

Імя такой сілы, якая магала прыніць пераможны ход сацыялізма; гэтаму арэакіаіду Сталіна, сляг нашых перамог, сляг перамог міжнароднай пролетарскай рэвалюцыі. Будзем зоркімі і пільнымі, будзем з сталінскай неперымраемнасцю нястомна граміць усіх ворагаў і арэакіаіду нашай радзімы.

Упэўнены, што сваёй баявой работай, сваёй безмежнай любоўю і адданасцю радзіме, вялікаму Сталіну вы апраўдаеце гонар насіць імя найважнейшага друга чалавечтва, геніяльнага маршала рэвалюцыі, арганізатара і кіраўніка Чырвонай Арміі і Чырвонай коніцы — таварыша Сталіна.

Камандуючы войскамі БВА намандары 1 ранга УБАРЭВІЧ, Начальнік палітупраўлення БВА армейскі камісар 2-га ранга Наманвоіскі намор АПАНАСЕНКА, Начальнік штаба намдзіў БАБРОУ.

## У ГОНАР ГОРАЧА ЛЮБИМАЙ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ

У сувязі з манеўрамі часцей БВА, Менскі гарком і райком КП(б)Б уславіліся з паліторганамі часцей прывітаць палітці, прывітаннем міжрэіонаму становішчу і задачам абароны краіны. У калгасе Менскага раёна такі палітдзень праведзен 25 жніўня, ахоплены 34 населенымі пунктамі (15 сельсаветаў).

З 29 жніўня на 3 верасня таварыш палітці праведзены на фабрыках, заводах і прадпрыемствах гор. Менска.

З вялікай любоўю сустраці рабочыя менскіх прадпрыемстваў дэкларацыяў ад Чырвонай Арміі. На большасці прадпрыемстваў палітці прайшлі выключна ажыццяўлялі і пры вялікай зацікаўленасці з боку рабочых. Так, напрыклад, на варштатабудуальнічым заводзе імя Варашылава на сходзе, дзе дэкларацыям быў палкаўнік Грос, прысутнічала 600 чал. 15 рабочых выступіла ў спрэчках, задана шмат пытаньняў. Сход прадаўжаўся з 3 паловай гадзіны. Таварыш сходы прайшлі на заводах імя Пірава, «Большевік», на фабрыках імя Кувшынова, Кагановіча, электрастанцыі і т. д.

Рабочыя ўзялі на сабе канкрэтныя абавязальствы па ўзмацненню абарончай работы, сувязі з Чырвонай Арміяй і падліццю прадукцыйнасці праны.

4 верасня ў Менску з вялікім удзімам праведзены раёныя сходы

даснай і вясняночай сацыялістычнай радзімы. Імя такой сілы, якая магала прыніць пераможны ход сацыялізма; гэтаму арэакіаіду Сталіна, сляг нашых перамог, сляг перамог міжнароднай пролетарскай рэвалюцыі. Будзем зоркімі і пільнымі, будзем з сталінскай неперымраемнасцю нястомна граміць усіх ворагаў і арэакіаіду нашай радзімы.

Імя мацней агуруемся вакол нашай партыі і яе геніяльнага правадыра таварыша Сталіна. Акружым неперымраемнасцю сцяной нашы Совецкія краіны і яе правадыроў. Усе сваё жыццё аддамо на справу абароны СССР — міжнароднай сацыялістычнай працоўнай.

Упэўнены, што сваёй баявой работай, сваёй безмежнай любоўю і адданасцю радзіме, вялікаму Сталіну вы апраўдаеце гонар насіць імя найважнейшага друга чалавечтва, геніяльнага маршала рэвалюцыі, арганізатара і кіраўніка Чырвонай Арміі і Чырвонай коніцы — таварыша Сталіна.

Камандуючы войскамі БВА намандары 1 ранга УБАРЭВІЧ, Начальнік палітупраўлення БВА армейскі камісар 2-га ранга Наманвоіскі намор АПАНАСЕНКА, Начальнік штаба намдзіў БАБРОУ.

## ЧА СЦІ ЗАЙМАЮЦЬ ЗЫХОДНАЕ СТАНОВІШЧА

РАЁН МАНЕУРАУ, 7 верасня. На працягу дня 6 верасня часці рабілі маршы для заняцця зыходнага становішча. Байцы №-скага кавалерыйскага корпуса свай марш правялі на выдатна, правялі бліскучую дысплінаванасць і ўмелую арганізацыю.

Першае, што кідалася ў вочы — гэта вялікая культура дарог. Насельніцтва раёна манеўраў прапарыла вялікую работу для таго, каб забеспяціць манеўраўныя часці дробнымі, прыгожымі, мастацка-аформленымі дарогамі.

Усе населеныя пункты на шляху войск святлоа чэбраны Усёмі сляг, партыты правадыроў, вясці; дамы націста пабелены, упрыгожаны зеленымі. Калгаснікі асабістымі паслугамі байцам выказваюць сваю велізарную любоў да Чырвонай Арміі.

Асабовы састаў часцей корпуса з небылымі патхненнем ідзе на манеўры. Тыя, хто на хваробе або па службовых справах не маглі прыняць удзелу ў манеўрах, вельмі пачухотна засталіся на месцы.

Шмат любі і вынаходліваці ўклад камандзіраў і чырвонаармейцаў у падрыхтоўку да манеўраў. Напрыклад, кулямётны аскардор №-скага палка першы свой абел на манеўрах правёў ва ўмовах выключна культурных. На паходных столах раслазаны беласнежныя абрусы. Суп — гарачы, жырны. На другое — адбіўныя катлеты.

У асобным аскдароне сувязі на абел было падаана тры блюды.

Шмат вынаходліваці праявілі таварышці. У іх машынах можна знайсці ўсё для апацінкі, туалета, харчавання.

Камсамольцы №-скага кавалерыйскага маршы правялі з чырвонаармейцамі работу на выхувачню апазнавальных знакаў бакоў.

А. КУШАЕУ.

## Пачаліся манеўры Беларускай Ваеннай Акругі

Беларускі народ з вялікай радасцю сустракае сваю родную Чырвоную Армію

РАЁН МАНЕУРАУ (ад нашага спецыяльнага карэспандэнта). Мы едем па шырокай, добра ўкатанай дарозе ў раён манеўраў. Дарога незвычайна ажыццяўлена. Насустрач нам являюцца дзесяткі аўтамашынаў — легкавыя, грузавыя, аўтамастырны. Усе часцей і часцей мы абганям паспій слаўнай Чырвонай Арміі; ідуць: пяхота, кавалерыя, мотамехчасці, артылерыя. Кароткаствольныя, тоўтаствольныя, тонкаствольныя з доўгімі хабатамі гарматы. Здаровыя, багатыя, густа загарэлыя байцы. Кош — не стрымца. Акруганна вутраж.

Дарога на ўсім працяжэнні ўпрыгожана чырвонымі сцягамі, плакатамі, гірляндамі жытых, пахучых рознакаляровых кветак. На ўзгорках устаноўлены вялікія партреты таварышоў Сталіна, Варашылава, Кагановіча, Молатава. Калініна. Гікало, Галадзея, Чарвякова.

Дарога крута завярнула ўлева. 3-га ўзгорка паказваўся калгас «Зялёда». Ён сёння па-абавімаму ўпрыгожаны. Праз дарогу пабудавана арка, уся апацігата кветкамі. На кожнай хапе — чырвоныя сцягі, партреты правадыроў.

Насустрач нам являюцца тры мундзіры, якія завітанова з песьняй — баявой песьняй прыамурскіх партыянаў. Па абодвух баках дарогі шарэці калгасніцаў, рабочых соўгаса, Сходы прыйшлі і вучы. Усе ад малага да вялікага, апраўданы імянае адданне, вышэй сустракаюць байцоў нашай роднай Чырвонай Арміі. Няма амаль вядомага чалавеча, які не грываў бы ў рупе велізарны букет кветак.

Машына спыніцца. Нас акружаюць калгаснікі. Кожны лікавіцца — ці хутка прыдуць слаўныя байцы.

Рэптам уздытае «Ура». На ўзгорку паказалася калона слаўных коннікаў таварыша Сталіна. Акружым неперымраемнасцю сцяной нашы Совецкія краіны і яе правадыроў. Усе сваё жыццё аддамо на справу абароны СССР — міжнароднай сацыялістычнай працоўнай.

Упэўнены, што сваёй баявой работай, сваёй безмежнай любоўю і адданасцю радзіме, вялікаму Сталіну вы апраўдаеце гонар насіць імя найважнейшага друга чалавечтва, геніяльнага маршала рэвалюцыі, арганізатара і кіраўніка Чырвонай Арміі і Чырвонай коніцы — таварыша Сталіна.

Камандуючы войскамі БВА намандары 1 ранга УБАРЭВІЧ, Начальнік палітупраўлення БВА армейскі камісар 2-га ранга Наманвоіскі намор АПАНАСЕНКА, Начальнік штаба намдзіў БАБРОУ.

## ЗАМЕЖНЫЯ ВАЕННЫЯ ДЭЛЕГАЦЫ НА МАНЕУРАХ БЕЛАРУСКАЙ ВАЕННАЙ АКТРУГІ

У 12 гадзін 6 верасня ў Дому Чырвонай Арміі чэхаславацкай Ваеннай дэлегацыі панесла візіт галоўнаму кіраўніку манеўраў, камандуючаму войскамі Беларускай ваеннай акругі, камандарму 1-га ранга тав. Убарэвічу.

На прыёме прысутнічалі галава чэхаславацкай рэспубліканскай дывізіённай генерал Луна, палкаўнік артылерыі Голубек, падпалкоўнік Генеральнага штаба Птах і ваенны аташэ Чаха-Славакскі, СССР, падпалкоўнік Дасть.

Дэлегацыя суправаджалі памеснік начальніка аддзела знешніх зносін НК Абароны камбрыг Манейнік, камбрыг Тумель-Тау і ваенны аташэ СССР у Чаха-Славакскі, палкоўнік Штыгман.

Прышчельская гутарка пагуглася звыш гадзіны.

## АНГЛІЙСКАЯ І ФРАНЦУЗСКАЯ ВАЕННЫЯ ДЭЛЕГАЦЫ НА МАНЕУРАХ

6-га верасня, у 22 гадзіны 31 мінуў на манеўры Беларускай Ваеннай Акругі прыбыла вялікабрытанская ваенная дэлегацыя ў складзе: генерала-маёра Увэла, палкоўніка Маргаль, палкоўніка Скейф, палкоўніка Вігесворт і маёра Хес. Вялікабрытанскую дэлегацыю сустракалі начальнік штаба Беларускай Ваеннай Акругі камдзіў Бароў, начальнік гарнізона — камдзіў Сердач, палкоўнік Апен, маёр Лопухаў, камандант горада і іш.

Апрача пералічаных асоб, дэлегацыя сустракаў начальнік аддзела знешніх зносін наркамата абароны камкор Геккер.

На станцыі Негарадзе дэлегацыю сустракалі памеснік начальніка аддзела знешніх зносін наркамата абароны камбрыг Манейнік, старшы лейтэнант Барысаў, ваенны аташэ Вялікабрытаніі ў СССР палкоўнік Скейф і паветраны аташэ палкоўнік Кольтер.

7-га верасня, у 16 гадзін галава Вялікабрытанскай ваеннай дэлегацыі генерал-маёр Увэла нанёс візіт камандуючаму войскамі Беларускай Ваеннай Акругі камандарму 1-га ранга тав. Убарэвічу.

Генерал Увэла суправаджалі палкоўнік Маргаль, падпалкоўнік Вігесворт, маёр Хес, ваенны аташэ Вялікабрытаніі ў СССР палкоўнік Скейф і паветраны аташэ палкоўнік Кольтер.

На прыёме прысутнічалі начальнік аддзела знешніх зносін наркамата абароны камкор Геккер і іш.

сустракаюцца насельніцтвам з велізарным патхненнем, з вялікай радасцю.

У калгасе імя Дзержынскага калгаснікі паклапаніліся нават абсталявалі пампкі для працуці абмундыравання на выпадок дажджу.

У горадзе Б. праходзілі часці кітараляна былі асыманты кветкамі. Казам проста па-хаду падносілі каробкі з цукеркамі.

Так сустракаюць усе. Дзе-б мы ні праяжджалі — адуваецца вялікая любоў да Чырвонай Арміі, нашай вялікай партыі Леніна—Сталіна, да вялікага правадыра народа таварыша Сталіна. Сустрача Чырвонай Арміі ператвараецца ў народнае свята.

Часці Беларускай ваеннай акругі выступілі на манеўры. Яны паказалі вышэй напружанай баявой, галавой вучобы. Байцы і камандзіры, часці ўсіх родаў войск, асацічоныя магутнай, баявой першакласнай тахнікай, паказваюць узоры вышчольнаці, рухавасці, ініцыятывы.

Совецкі народ неадрама ганарыцца і любіць Чырвоную Армію. Яна плоць ад плочі, кроў ад крылі — армія народа. Калі патрабіна будзе, усеь совецкі народ, разам з Чырвонай Арміяй пад кіраўніцтвам маршала Вялікай пролетарскай рэвалюцыі любімага Сталіна, пад кіраўніцтвам сваёй слаўнага наркома Кліментія Варашылава будзе абараніць сваю цудоўную радзіму.



Лепшы стралок падраздзялення лейтэнанта Сандэлава тав. Дупенкоў за вышчольнаці першай задачы курсу стральбы. НА ЗДЫМКУ: Тав. Луцкеў на стралковым полі. Фото Гарачова (БСР).

Разам з дэлегацыяй прыбыў ваенны аташэ СССР у Францыі камдзіў тав. Бенцоў.

На выказе дэлегацыя была сустрагана начальнікам штаба акругі камдзіў тав. Бароў, начальнікам Менскага гарнізона камдзіў тав. Серцач, палкоўнікам Апен, маёрам Паловым, камандантам горада і іш.

Дэлегацыю сустракаў таварыш памеснік начальніка аддзела знешніх зносін НК Абароны камкор тав. Геккер.

На станцыі Негарадзе дэлегацыю сустракалі палкоўнік Штыгманскі, старшы лейтэнант Бошкаў, ваенны аташэ Францыі ў СССР палкоўнік Сімон і паветраны французскі аташэ Данзо.

7-га верасня ў 16 гадзін галава Французскай дэлегацыі памеснік начальніка генеральнага штаба французскай арміі апаціганы генерал Швайцуг нанёс візіт камандуючаму войскамі Беларускай Ваеннай Акругі камандарму 1-га ранга тав. Убарэвічу.

Генерал Швайцуг суправаджалі камандір паветранага корпуса брыгадны генерал Віеман, палкоўнік авіяцыі Шюран, маёры Вяліко, Шюан, Крабе і капітан Гапар.

Акрамя паказаных асоб, на прыёме прысутнічалі начальнік аддзела знешніх зносін наркамата абароны камкор Геккер, ваенны аташэ СССР у Францыі камдзіў Бенцоў, палкоўнік Штыгманскі і іш.

7-га верасня ў 9 гадзін 50 мінут на манеўры Беларускай Ваеннай Акругі прыбыла французская ваенная дэлегацыя ў складзе: памеснік начальніка генеральнага штаба Птах і ваенны аташэ Чаха-Славакскі, СССР, падпалкоўнік Дасть.

Дэлегацыя суправаджалі памеснік начальніка аддзела знешніх зносін НК Абароны камбрыг Манейнік, камбрыг Тумель-Тау і ваенны аташэ СССР у Чаха-Славакскі, палкоўнік Штыгман.

Прышчельская гутарка пагуглася звыш гадзіны.



6-га верасня ў Менску пачаўся прыезд у РСЧА. НА ЗДЫМКУ: Інструктар Дзевіна тав. Біргер тлумачыць прызначэнні на прызыўным пункце мадарынаўнаву частку, Кузьміна. Фото С. Рыжова і В. Дзевіна (БСР).

## Прыезд таварыша Варашылава на кіноэкране

Прыезд у сталіцу БССР наркома абароны, першага маршала СССР тав. К. Е. Варашылава і маршала Савецкага Саюза тав. Егорава і Будзёнага і сустрача іх працоўныя

Менска засяты Белдзержкінохрыіка. Выпускаяся экстраны выпуск кінохрыіка, якая будзе дэманстравацца сёння ў кіноатэатрах.

У ДОБРЫМ КЛУБЕ — ДРЭННІЯ ПАРАДКІ

У мястэчку Жыткавічах пабудавана вялікая прыгожая клуб. Абсталявана гукавое і культурнае абсталяванне, буфет, ёсць бильярд, шахматы, музычныя інструменты.

Знавалася б, што жыццям мястэчка маглі б несла і культурнае правядзенне вольнага часу. Аднак гэта даўка не так. Ні месцевог, ні раённага выкарыстання камітэт не выкарыстаў забяспечыць клуб работнікамі, якія б добра ведалі сваю справу.

Узвядзены прыкладу кіно. У час сеансу ў зале шум, крык. Карціны праз кожныя пяць-дзесьціх мінут рэдуца, паказваюцца ашыэй ці ніжэй рамаі.

А бывае і яшчэ горш. 18-га жніўня паўноч быў дэманстрацыя фільм «Партыйны білет». Сеанс пачаўся ў 11 гадзін замест 10-ці. А дэманстрацыя пачала рвацца, замест музыкі і галасоў артыстаў — судзівы шум. Не раз кінемеханікі падоўгу «рамантавалі» апарат. У зале запалалі святло. Нарэшце выйшаў клубны работнік і абвясціў: «Таварышы, карціну далей паказваць не будзем. Іа выйду атрымаваць новыя лампы і прыходзіце на праглад збегтра». Назавтра паўтарылася тое-ж самае. Калі-ж прыйшлі ў трэці раз, то да свайго здзіўлення, убачылі фільм «Ванжана Мэры», які да рэчы, таксама рваўся. Сеанс быў спынены.

Так, у Жыткавічах прадуе кіно. Але не лепш і ў чыталні. Як відаць, загадка там няма, бо кожны тут робіць тое, што яму ўдзецца: адзін дае гармонію і «сваё» пеліня «мелодыі», другі ў бруднай абутку ляжыць на канапе, трэці курчы і т. д.

Алітым словам, у добрым клубе — дрэнныя парадкі.

Н. МАЙЗЛАХ.

ЗАСТАЛІСЯ БЕЗ РАДЫ

(Пісьмо рабочага)

Пекатары жыцця Грушаўскага пасека (Менск) паказалі ўсталяванне ў сваіх кватэрах радыёапарату. Завякі на ўсталяванне былі паданы і адпаведныя лісты 26 ліпеня. Дырэктар аб'яваў выканаць заказ не пазней як праз дзесці дзён. Мінус месца, а радыё там і не праводзілі. Там мы пайшлі даведвацца аб прычынах. Аказалася, што лінейны тэхнік не захачеў пачынаць работу толькі з-за таго, што тамы кватэры знаходзяцца на адлегласці 150 метраў ад бліжэйшага «слупа радыётрансляцыйнай лініі».

Так мы засталіся, як кажуць з пустымі рукамі: грошы заплацілі, а радыё няма.

КАСПРОВІЧ.

СПЫНІСЯ

АУТОБУСНЫ РУХ

(Пісьмо работніка раённай газеты)

Раней ад горада Барысава да мястэчка Пешчанічы (адлегласці 60 км.) два разы на дзень курсавы перажыццёвы аўтобус. Хопі і граба было пастаяна 6—8 гадзін у чарод за білетам, але ўсё-ж можна было пераехаць у Пешчанічы.

Зараз-жа, з 1 жніўня, і гэта адзін аўтобус у дзень руху. Прапоўняе гэта горада, так і мястэчка відавочна карыстання вынікаючы, працягнуў і шоперны трозарны маршрут, каб у гэты і гэты дзень па 18—20 рублёў. Выглядзеў вынасіць, што прыходзіцца чакаць па 3—4 гдз, перш чым трапіцца аўтобусу.

ХАМІЦВІЧ.

ПА СЛЯДАХ НЕАПУБЛІКАВАНЫХ ПІСЕМ

Мясці райвыканком наведвае, што факты, указаныя ў пісьме т. Дзяржавы аб п'яноце ў Сабалёўскай краме, Апачанска сельсаведа, гіраўнітва сельсаведа і сельно паўпацыю павержлівыя.

Старшыня сельсаведа Г. Р. Глазкі знят з работы, старшыня сельна аддан пад суд.

Старажарожскі райвыканком па-ведвае, што факты, указаныя ў пісьме тав. Глушэўскага аб тым, што на старажарожскім металазаводе работнікі, былі белабыдзт работнікі і сістэматычна раскрадае аўтобусы і прадукцыю. — паўпацыю павержлівыя. Урабановіч знят з работы і перададзена суду.

Калгаснік калгаса імя Варашылава, Буцічынскага сельсаведа, Чырво-наслабоўскага раёна, т. Гурны скар-дзіўся, што не атрымаў ліпень-жні-вень месячні.

КЛУБ РЫХТУЕЦА ДА ЗІМЫ

Падвухмі першы халодныя вятры — прадвесні блысай зімы. Ско-ра запыраюцца сады і парк, культурна-масавыя работы прыходзе ў за-крыты памішкавы клубу.

Як-жа рыхтуецца клубы да зі-мы? Мы паходзім да клуба металі-стау. Першае, што адразу кідаецца ў вочы, гэта тое, што клуб раман-туецца. Удва папшыраюцца ўваходныя дзверы і зараз ідзе іх афарбоўка. Змяняецца рамонт і ўнутры клубу.

Дырэктар клуба тав. Генкін дэ-ляцца сваімі планами разгортвання аймавой работы і размяшчэння яе на пачах.

У працэсарым, добра абстама-ваным файе, ярка асветленым элек-трычнасцю, будзе богацірына леп-шых людзей металазаводаў, буфет, вялікія люстры, доўгімі рамаі ста-дзіць новыя креслы.

Хіміяльная зала капітальна адра-мантавана. Перакладзена падлога і зараз афарбоўваецца. Прыгожа адра-манты сцены і столы. Іграй, свят-лей і ўтульвай стала ў зале.

Падць пакоўкі адрэзана для тур-ковай работы. Яны абсталяваныя мяккай мэбляй, падлога пакрываецца каўрамі і рознастайнымі дорожкамі. Разлік узят на максімальную ўтуль-насць і камфорт.

Алінім пакоўкі адрэзана спецыяльна для аліпачынку. Ён будзе прыгажэй за іншыя абсталяваны.

У месці пакоўкі размясціўся ста-ханавуці вучэбны камбінат; тут стаханавуці вучэбны тэхніку, па-вышэнне сваю кваліфікацыю.

Якія гурткі будзе ў клубу? На пачах заводу імя Варашылава пачалі ўжо запіс у многія гурткі. Ар-ганізацыя літаратурны гурток; ім бу-дзе кіраваць член саюза савецкіх пісьменнікаў БССР. Харавы гурток разлічаны на 60 чалавек, дзяс і ду-хавы гурткі — на 60—70 чала-век. Гурток кройкі і шпцыя, пад кі-раўніцтвам жонкі начальніка хімія-нага паха заводу імя Варашылава, — удзельніцы ўсеазазнай нарды жонак гаспадарнікаў і інжынераў — тав. Доскат і жонкі стаханавца Ні-калаевіч прыступіў ужо да работы. Закупілісяца яшчэ адна швейная машына.

Арганізацыя гурткі па вывучэн-ню англійскай мовы, радыёгурток, струнна-музычны, шахматна-шахач-ны, плаверны, габлет работара.

Прыв клубе абсталяваецца радыё-вузел. Кожны вечар ён будзе апа-в-

шчаць па ўсіх пакоях клуба павіны металазаводаў, рэкорды стаханаву-цаў. Адсюль-жа будзе наладжыва-выступленні стаханавуцаў, якія бу-дучь расказваюць аб вопіне сваей ра-боты.

Усталяваецца таксама гукавое кіно. Пасля праслухання лепшы на навуковую і тэхнічную тэмы або да-клада аб міжнародным становішчы, што будзе праводзіцца кваліфіка-ванымі дакладчыкамі з Акадэміі на-вук, Гістпарта і інш., работні ама-жа праглызаць і цікавы гукавы фільм.

Асобы пакой адрэзана для са-мадукацыі. Тут работні і інжынер-на-тэхнічны работні зможа атры-маць кансультацыю па цікавым я-го пытанню і прапрацаваць над кнігай.

Мастацкая самадзейнасць гэтай зімой будзе шырока прыгавяца для арганізацыі венару? У клубе павіна быць вясела.

Разгортвае работу бібліятэка, якая значна палюпнілася навіскай літа-ратурай. За апошні час яна правя-ла калектыўнае чытанне мастацкай літаратуры на 10 кватэрах стаханавуцаў. Зараз бібліятэка рыхтуецца да пуніскай дзеі. Чытчыкі ма-стацкай літаратуры знаймуць рабочы паках з жыццём вялікага па-эта. На завозе імя Варашылава ар-ганізацыя выстаўка іх твораў.

Рыхтуецца таксама выстаўка літа-ратуры па тэхнічнай і агульнай асе-не і аб тым, як карыстацца кніга-й. Бібліятэка будзе наладжываць кансультацыі па самадукацыі. На-мечана таксама правесці некалькі канферэнцыяў з дарослымі і дзіцячы-мі чытачамі.

Аб дзясць-тут не забыліся. Для іх арганізацыя балетны гурток і пачынае працаваць філіял менскай дзіцячай музычнай школы. Падбра-ны ўжо кіраўнікі. У музычнай шко-ле будзе групы па рытму і скрып-цы. Усёго прынята сады 45 дзясці.

Надрыхтоўку да зімы ў клубе ме-талістаў нельга лічыць дрэннай. За-стаецца толькі пажалаць, каб кі-раўніцтва клуба з такой-жа ўпа-радка праводзіла ў жыццё памеча-ны культурна-масавыя мерапры-емствы, які праводзіць надрыхтоўку.

У гэтым павіны дапамагчы клубу заводскія арганізацыі і ЦК саюза варшатабудавуціўцаў, якія, на жаль, не могуць пахадзіць патрэбнай ува-гай і дапамогай сваіму клубу.

ПРОЛЕТАРСКІ.

ТОЛЬКІ НА ПАПЕРЫ

У тэхнічнага дырэктары менскага заводу імя Мяснікова вялікі і дэволі-таткі не дрэнны план надрыхтоўкі фабрычных памішканняў да зімы. У плане прадуцельваюцца работы па адпаведна амаць усіх цохаў заводу (вагонны, механічны і інш.). На ва-гона-рабочых заводах пытанне адпаведна цохаў мае асабліва вялі-кае значэнне, бо дзверы цохаў для праходу вагонаў днём расчыняюць на некалькі раз.

Прадуцельваюцца ў плане добрыя лімітавыя заслоны на пачахых дзвярках, аўто і т. д. Амаць на ўсіх заводскіх памішканнях неаб-ходна ўстаіць шыбы ў вокнах, на-ладзіць рамы. Над кузні трэба ат-рамантаваць дах.

Планы не дрэнныя, але яны па-куль-што толькі на паперы. Сам тэхніраўнік заводу тав. Старыне гаворыць, што работы па надрыхтоўку да зімы яшчэ не разгартуліся.

У мінулым годзе тут быў вялікі прырыў з сабязненнем паравога апацянення парай. Пара, якая патрэб-на для апацянення цохаў, пускалася на электрастанцыю, а ў паках быў стражаны холат. У гэтым годзе па-віны пуніць іва вялікай каты з паверхняй награву ў 125 квадрат-ных метраў кожны. Гэтыя катлы змогуць поўнасьцю забяспечыць цо-хавы параапацяненне неабходнай ко-лькасці пары. Аднак, работы па ўста-ноўцы катлоў ідуць вельмі марудна, і іх аб'яваць пуніць у эксплуата-цыю толькі ў лістападзе.

У дрэвапрацоўчым цэху працава-даць дах. Як толькі пойдзе дождж, вада працякае ў дах.

Зусім дрэнна з рамонтам інтэр-пата. Гэты дом знаходзіцца на Ма-скаўскай вуліцы. Дом стары, і па-трабуе капітальнага рамонту. Як старшыня аўтома тав. Сабалеўскі, так і астатнія кіраўнікі ніколі не заглядаюць туды.

У доме працякае дах, вокны па-выбіваюць. Неабходна зараз-жа пра-весці апацяненне дома. Каменлант ін-тэрпатаў тав. Любіч бліздзейнічае. Пытанні надрыхтоўкі да зімы яго мала цікавіць. Адуцаецца, што на завозе гэтым пытаннем наогул ні-хто не займаецца. Як кажа дырэ-ктар заводскай шматтыражкі т. Зяв-леніч, «яшчэ не раскачываюць».

Устае пытанне, калі-ж тут па-чунь «раскачываюць»?

Наўжо, калі наступіць мараз?

М. РОТМІЛЬ.

ОРДЭНАНОСЕЦ БАРУШКОУ РЫХТУЕЦА ДА УСЕААЗНАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ВЫСТАУКІ

ЛОБЭ. Вялікіх поспехаў дабіўся калгас «Гомельскі пролетарый» у развіцці аўтападоўкі. На 1 студзеня было ў калгасе 324 авечкі, зараз ёсць 589. Усю ўвагу ордэнаносца Барушкы аддае палепшэнню парод-зістасці і развіццю тонкаручых авечак. Па іх ініцыятыве пераба-сталявана калгасная лабараторыя штучнага абсемянення авец.

Спарыстоўваючы вопыт мінулага года, калгасны лабарант Лысы пры кансультацыі Барушкы, дабіваючы выхад ад кожнай аўтаматкі не менш 2-х агнят у год, правёў абсемяненне ўсіх аўтаматкаў спермай выключна ад павялічаных бараноў па-роўны пугай-мерыно і рамульце.

Для ўсеазазнай выстаўкі ордэна-носца Барушкы рыхтуе дае сямі авечак: двух аўтаматкаў з двума я-рматамі ад кожнай і аднаго барана-вытворніка пароды пугай-мерыно, атрыманага ад прастай пароды. 7-месячныя агняты ўжо вырасілі больш-шэ за сваіх матак. На ўсеазазна-най выстаўцы калгас «Гомельскі пролетарый» паказае, як з прастай, з грубай вухай авечкі можна дабі-цца метысаў, кожная з якіх дае на-стрыпу высокакасавай вольны па 3,5 кілаграма (БЭТА).

Спаборніцтва калгасаў

ВІПЕВСК. У раёне разгартулася спаборніцтва калгасаў і калгасні-цаў па права ўдзелу ў ўсеазазнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Калгас імя Чырвонай Арміі рых-туе аэканаты 18 натуральнага траў, у тым ліку лугавой аўсянчы, акая ўраджай 5 пентнераў з гектара. Гэты-ж калгас рыхтуе вялікі макет меляраваных балотных азелья, ператвораных зараз у пахадорныя землі. А таксама аэканаты бульбы з участка бригадзіра Манева, які даў 1.500 пудоў з гектара.

Калгас «Культурны фронт», дае старшій свінскай прапуе ўдзельні-ца ўсеазазнай выстаўкі наравы па жывёлагадоўлі Мартынава Ганна, рыхтуе да выстаўкі двух свінмацаў чыстай англійскай пароды, якія да-лі за два апаросы па 24 дзясцых парасят.

Сваю ўдаскую карову пасылае на выстаўку калгаснік калгаса «Пабе-да» т. Філімонаў, гадавы ўдой якой складае 5 тысяч літраў малага.

Папярэдне, у парадку надрыхтоў-кі да ўсеазазнай выстаўкі, у раёне арганізацыя сельскагаспадарчай выстаўка. Па-стававы гораветы створаю выста-вочны камітэт.

А. ЗАРУБЕЖНЫ, ВОЛЬНЫ.

Рэкорд Майсенкі

МАГІЛЕЎ. Трактарыст Магілеўскай МТС Андрэй Майсенка 30 жніўня за 10 гадзін асаўся ў калгасе «Ар-ден» трактарнай селкаў 38 гекта-раў і эканоміў гаручага 48 кілагра-маў. За гэты дзень Майсенка за-рабыў 58 руб. і 51 кілаграм хлеба.

За 30, 31 жніўня і 1 верасня Майсенка пасяў 102 гектары і абавіваў яшчэ пасяць 150 гекта-раў.

ФРАЙМАН.

Апашляюць стаханавускія метады работы

Арханская газета «Ленінскі пры-зыў» у нумары ад 27 жніўня зме-сціла заметку: «Здалі дзяржаве 6 понтнераў валакна». У гэтай зме-сціны газета піша аб поспехах калгаса «Чырвоны ўсход», Вараньскага сель-саведа, які да 24 жніўня здаў дзяр-жаве 6 понтнераў ільну.

Прачытаўшы гэтую заметку, хо-чацца спытаць у рэдактара: што-ж здаў калгас — ільноссея, або ільно-валокно ці ільнотрасты і акая якасьць аэванмай прадукцыі дзяржаве?

Далей у гэтай змеціны чытаем: «стаханавускія метады работы па аі-падобу ільну паказвае калгасіна Цітова Тацьана, акая атрыала 8 кі-лограмаў, выкапаўшы норму на 200 пром. Аказалася па ільну Цыганова А. выканала норму на 150 пром.»

Шляхам звычайнай арыфметыкі можна ўстанавіць, што ў гэтым кал-гасе існуе дабная норма ручной тронкі ільновакна 4 кілаграма без наказальнай якасці атрымліваема-га валакна.

Нават па нормах 1934 года нор-мы, устаноўленыя газетай «Ленінскі прызыў», не адпавядаюць сапраўд-насці. Работнікі газеты на многа астады. Стаханавускі рух сёраў калгасіны па тронцы ільну яшчэ ў 1935 годзе з каранем зні-шчыў усе старыя нормы.

Стаханавуці ільнотрапальчыцы т. Дзянурман М. М. з калгаса імя Мо-латова, Віцебскага раёна, вытравала ручным спосабам за дзень 66,6 кіла-грама ільновакна.

Ордэнаносца т. Пенкалёва К. з калгаса «Івані», Семяноўскага раёна, выпрацавала на машыне Сентавала за змену 73,5 кілаграма.

Ордэнаносца тав. Гаварыца А. С. з калгаса «Перамога», Шклоўскага раёна, за дзень натрывала 8—10 кі-лограмаў. Перашлоўшы на стаханаву-скі метад работы яна пазначыла выпрацоўку да 24 кілаграмаў, па-сле да 40 кілаграмаў і нарэшце па-трывала 68 кілаграмаў ільновакна.

Ордэнаносца т. Кірмашын А. І. з калгаса «Звязда», Заслаўскага раёна, выправала за дзень 150 кілаграмаў ільновакна.

Вялікі іх работы ўжо ўносець у парадак усталявання норм выпра-цоўкі па тронцы ільну, пакаўшы ў аснову якасьць атрымліваемага ва-лакна.

Нарамам БССР 10 верасня 1935 года выхад паставоу, дзе сказала:

«Неадкладна з пачаткам работ аз тронання, устаінавіць у кожным калгасе нормы выпрацоўкі па тра-панню ільну ў кілограмарх».

Для гэтага патрэбна ў кожным калгасе правесці пробную апрацоўку трасты як для ручнога, так і для машынага тронання (для машыны кожнай сістэмы асобна). Атрымаўшы даныя пробнай апрацоўкі, праў-дленні калгасу распрацоўваюць нор-мы выпрацоўкі асобна па кожнай бранжаве і трасты рознай якасці яа для ручнога тронання, так і для машыны кожнай сістэмы, пасля чаго нормы зацверджаюцца агульным сло-дам калгасінаў.

Прытым, праводзячы пробную а-працоўку валакна, а трасты ўтра-вапата ўзору рознай не якасці, які-мі неабходна карыстацца, так і вы-кладчыкі пры далейшым сартаванні трасты.

Перад пачаткам работы ўся тра-сты павіны быць рассартавана па нумарам, узору якіх атрымалі ад першай апрацоўкі.

Згодна паставоўны ЦК ССОР ад 27 жніўня 1935 года, павышана аз ўсіх калгасных расценка работ ва мяшчы і сушы ільну да 2,4 праце-лія за выкананне дзённай нормы выпрацоўкі і да 2,5 працэнта за вы-кананне дзённай нормы выпрацоўкі ў кілограмарх па тронанню ільну. Аб парадку аплата праці калгасі-нак, якія троніць лён, усім раёнам разаслана інструкцыя, зацверджаная нардам сельгасправа БССР т. Бе-некам. У гэтай інструкцыі даны па-радавыя тлумачэнні аб парадку а-плата праці калгасінак, якія пра-цуюць па тронанню ільну.

Трэба ў кожным калгасе арга-наваць шырокую прапагоўку інст-рукцыі. Раёныя газеты павіны ўключыцца ў гэтую аказывающую работу і дапамагчы раёна і МТС, а не штэмаваць пашыішы, не по-магчыць бліздзейнічае раёна, МТС выпіганнем «стаханавуцаў», акая нават не выконваюць звычайных норм.

Трэба думаць, што калгасіна Ці-това Тацьана і Цыганкова А. з'яў-ляюцца добраўмежанымі калгасі-намі. Іны ж даюць стань стаханаву-камі і ім трэба дапамагчы, расудма-чыць аб нормах выпрацоўкі, аб якасці атрымліваемага валакна, паз-наёміць іх з вялікім работ лепшых стаханавых ільнаводства БССР.

В. САВОСТАЎ.

ЗАБЯСПЕЧЫМ ЛЕПШАЕ ЗЯБЛІВАЕ ВОРЫВА

Уліку зяблівя на Ураджай рас-лін беспрарочны і называюць усебако-вы, але зяблівя, як і рад іншых агратэхнічных мерапрыемстваў, бу-дзе апрацоўваць сябе поўнасьцю толь-кі тым, калі яно будзе праведзена своечасова і добракаса.

Зяблівя трэба ўдзельнічаць мацыва-раней. Раньня зяблівя лепш ачы-скае поле ад пустазелла. Па навуковых даных, раньня зяблів-я змяняе агульную масу пустазелла на адзінцы плошчы, у параўнанні з познім зяблівям, больш чым у два разы.

Раньня зяблівя значна паліпшае, дзякуючы праветраванню, і самую глебу, у якой добра пачынае пера-гінаць сперна, пустазелла і іншыя рэшткі раслін, а таксама распад са-мога перагінога глебы ідзе лепш і хутчэй, больш пакаліваецца ў гле-бе пажыўных матэрыял. Азостітых адульчэнні, неабходных для жыцця раслін, у глебе рана зяблівяга поля ўдва больш, чым на полі, акая зяблівя позна ўвосені.

Не малую карысць раньня зяблівя прыносіць ў барацьбе з рознастайнымі і шматлікімі паразітамі і казель-камі, якія знішчаюць ураджай.

Зяблівя трэба не толькі рана, але і на поўную глыбіню, не ніжэй 16—20 сантыметраў. Гамбокім нор-мам надрыхтоўцаў раслінам дастатковы аб'ём пласта папіні. Пры мелкім ворыве расліны вымушаны карыстацца невялікім, малямонным пластом, у якім каренныя раслі-на мала месца для развіцця.

Калі перагнойны гарызонт глебы невялікі, то зяблівя пад тым куль-турам, пад якія будзе ўнесена гной або поўнае мінеральнае ўгнаенне (азот, фосфар, калій) трэба правод-зіць не толькі на ўсю глыбіню пе-рагнойнага гарызонту, але і паглыб-ляць яго на 3—4 сантыметры за-копт падворынага (падоўжанага) гарызонту.

Глебапаглыбленне пры зяблівым ворыве метагодна і неабходна, бо вывернуты падворыны гарызонт за-восені і зіму добра праветрывае, а вясной пры апрацоўцы (баранаван-не і пераворанне) захоплены пад-ворыны падоўжаны гарызонт будзе добра перамешан з ворывым пла-стом.

На кіслых глебах адначасова пры зяблівым ворыве вельмі карысна праводзіць вапнаванне, уносячы вапу на кіслотнасці глебы.

Пад зяблівя трэба ўносіць такса-ма і мінеральны ўгнаенні, калі яны намечаны для ўнесены пад яра-

выя пасевы. Трэба асабліва раіць унесены пад зяблівя так званых смрых калійных солей, у прыта-насці сілвіятаў, які часта цалер уносіцца пах будзь, кораньніцы і інш. культаўры. З восені нават ма-чыма пад зяблівя ўносіць і супер-фасфат, але суперфасфат лепш унес-ці ў два прыёмы — адну частку (1½ цэнтн. суперфасфата на тек-тар) з восені, а другую — вясной, пад вясновае баранаванне зяблівя.

Пад зяблівя асабліва метагодна ўносіць зяблівя растарымыя фосфат-ны ўгнаенні — асафарытвую і каспяную муку.

Надрыхтоўчы палі з-пад ка-пюшыны, лепшым прыёмам у апра-цоўцы канюшыніча будзе ворыва яго паўгам з прадулжэннем. Калі адсутнічае плуг з прадулжэннем, то ўздым на зяблівя канюшыніча трэба праводзіць пасля папярэдняга лупчэння або рыхлення дзяршні.

Надрыхтоўка поля з-пад зернавых культаў зводзіцца да тарніравання лупчэння з наступным, пасля трох тыдняў, глыбій саптыметраў 16—20, зяблівым ворывам.

Надрыхтоўка поля з-пад буль-бы пад яравое зяблівя ў даным выпадку супадае з другим пераво-раннем бульбыніча, акая абавязва-ва трэба праводзіць з мэтай поўнай і чыстай выбаркі бульбы, а таму бульбыніча павіны НКЗВ выключна-на з зяблівя і пераворання бульбы-нічы палі не ўносіць у аводу на зяблівя. Поле пасля выбаркі корань-падоў разраз-жа пераворанне.

Узраране з восені на зяблівя поле пакаліваецца на зіму ў неразвезаных пластах, а на ўзастах,

